

МЫ АБАВЯЗКОВА СУСТРЭНЕМЯ ЗНОЎ

Прадстаўнікі айчынных і замежных ВНУ заўсёды з задавальненнем наведваюць нашу альма-матар, каб пазнаёміцца з працэсам навучання і выхавання студэнцкай моладзі, новымі тэхналогіямі, а таксама пераняць вопыт у нашых выкладчыкаў.

Безумоўна, было чаму павучыцца ў нас і дзесяці хлопцам і дзяўчатам з Маскоўскага дзяржаўнага абласнога ўніверсітэта на чале з прафесарам кафедры спецыяльнай педагогікі і інклюзіўнай адукацыі С.У. Каваленкам. Студэнты прыехалі да нас на дзесяцідзённую стажыроўку, якая праходзіла на базе нашага факультэта. У яе межах быў праведзены шэраг майстар-класаў, круглых сталёў, лекцый, трэнінгаў, арганізаваны экскурсіі ў навучальныя ўстановы горада, а таксама культпаходы ў Мастоцкі музей і тэатр «Лялька».

Студэнтам-стажорам прыйшліся даспадобы ўсе мерапрыемствы без выключэння, а кіраўнік дэлегацыі – прафесар С.У. Каваленка адзначыў: «Усё лепшае, што было ў Савецкім Саюзе, тут захавана і прымножана». Маскоўская моладзь параўнала падрыхтоўку спецыялістаў у Расіі і Беларусі і зрабіла выснову, што ў нас можна многаму навучыцца. Хлопцы і

дзяўчаты адзначылі, што Беларусь – прыгожая дэмакратычная краіна, дзе жывуць добрыя і гасцінныя людзі, што гарады тут чыстыя, з багатай гісторыка-культурнай спадчынай, а кошт спажывецкіх тавараў даволі даступны. Стажоры паабяцалі, што абавязкова зноў прыедуць у Беларусь і прывязуць з сабой сяброў.

У апошні дзень прыбывання ў Віцебску расійскія студэнты атрымалі сертыфікаты аб праходжанні стажыроўкі і разам з хлопцамі і дзяўчатамі педагогічнага факультэта зладзілі вялікі сумесны канцэрт. Асабліва масквічам спадабаліся беларускія народныя песні і танцы. Авацыі выклікала песня «Беларусь і Расія» ў выкананні Сяргея Кухарэнкі і Кірыла Макарава.

Машэраўцам жа найбольш запомнілася выступленне Данііла Лабанова: хлопец экспромтам прачытаў верш уласнага сачынення, у якім шчыра прызнаваўся ў любові да Беларусі.

Падчас развітання моладзь не стрымлівала слёз. Расіяне запрашалі нас да сябе ў госці, мы ж абяцалі, што ў хуткім часе абавязкова сустрэнемся.

В.М. БАРАНOK,
дацэнт кафедры
карэкцыйнай работы.